

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

№ 98 (1065) Нядзеля, 27-га красавіка 1930 г.

Ул. І. Ленін аб задачах народнае асьветы

Друкаваны після дакумент прадстаўляе сабою стэнограму прамовы Ул. І. Леніна, сказанай ім на нарадзе загадчыкаў пададзеламі пазашкольнае асьветы 25-га лютага 1920 г.

Прамова Ул. І. Леніна прысьвеченая задачам культурна-асьветнай работы ў адпаведнасці з практичнымі задачамі тэхнічнай і эканомічнай перабудовы краю.

Стэнограма прамовы знаходзіцца ў архіве Інстытуту Леніна.

Давольце мне ад імі Саўнікому

стать вашу нараду! візакаць вам

гату пошаду некалькі думак.

Што датычыць нашага міжнароднага

стэндапічча, я могу расказаць пра ра-

зыкальны, якое сеансі атрыманне з Агіті

што лепш за ёс харктарызуе гату

міжнароднае становішча. Рады паве-

дзяліцца, што ўчора, 24-га чысла, Цэн-

тралістская рада саюных дзяржав пры-

да вываду що калі пагрэмічны

расійскія дзяржавы запытаюць у рады

попытцы, дык яна скажа, што яна

можа рачыць ім вайны, якія, байдз,

што можна рачыць іх нтаресам, і што яшч

можна рачыць ім ваступальную

войну супроты Paci, але што калі

расійская савецкая распублікі аробіць

Савецкая распублікі аробіць

законныя межы Савецкай

дзяліцца ім падтрыманьне.

Потым паны саюныкі жадаюць па-

саць у Pacio камісію, якую нале-

жыць да камісіі працы у Вашынгтоне.

Організаторы "онферэнцыі, соціял-

демократыі з Альб'етам Гома ўмовіліся

з некаторых соціальных реформах

жадаюць гату публіку, якая прад-

стаўляе часць Лігі Нацый, паслаць у

расію, каб даследаваць, на сколькі ўмо-

жыць Paci адпаведнасць звычайнамі па-

грабаваннямі, "мілітаванімі" дзярж-

ави, Гата паведамляе, абы учарай-

шычнай пастаўніве саюныкі ясна паказ-

ае, як гэтая памя паклала і якую

жарсыць мы можем мечь з іх блыты-

мі. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрыміць падтрыманьне з іх

блізкіх. Яны сотні мільёнаў выклюці на

прынамівічы вайны (в боку ангель-

скіх дзяржав) і заяўляюць, што пад-

трыміваць вайну далей мы могуць

наступальныя памя ў скончаным,

каб падтрымі

250 лепшых комсамольцаў у колгасы

ЦК комсамолу і Колгасцэнтр мобілізуюць яшчэ адзін мадны пролетарскі атрад у шэрагі колгасных кадраў

АН, РК і ячэйкам неабходна забясьпечыць пасльяховасць правядзення мобілізацыі і організацыі вакол гэтага грамадзянсьці

Цэнтраваць колгасы комсамольскім актывам

Зараз асноўнай проблемай колгаснага будаўніцтва з'яўляецца правільная организацыя працы ў колгасах, форы і спосабы яе аплюструюць, вучот гэтай працы.

Гэтаму пытанню мы панінны нададзіць вялікую ўвагу таму, што ад правільнага наладжвання организацыі працы і вучоту значна залежаць і далейшы посьпех колгаснага будаўніцтва.

Треба памятаць, што добра пастаўлены вучот у колгасах з'яўляецца лепшай формай агітациі за ўступленне ў колгас батрацката, бядніцкага і серадняцкага сіянства і барацьбы з кулаком і падкулачнікам, якія спрабуюць сарваць колгас з сірдзеіны. Тому мы хічым, што пытанне пастаўленія вучоту ў колгасах, асабліва ў сучасны момант пры австро-італійскай барацьбе і на аснове суцэльнай колектывізацыі і ліквідацыі кулактаў як класы, і такі адказнікі перыяд як вясенняя пасеў-кампанія, з'яўлена пытаннем першачарговай важнасці і мае глыбокі політычны ўзмешт. Вось чаму ЦК Усे�КП(б) і ЦК Усеком пастанавілі мобілізацыю 20 тысяч комсамольцаў ў горадзе і вёсі і накіраваць іх на стаўную працу ў колгасы, падрыхтаваўшы іх у якасці рабункаў.

Мобілізацыя мае вялікое політычнае значэнне, і ад умела-пашырэважненія правядзення яе залежыць наша далейшая праца па замацаванню колгасаў. Тому усе комсамольская организацыя і грамадзянскія павінны быць актыўными удзельнікамі правядзення адбору лепшых 20 тысячнікаў.

ЦК ЛКСМБ і Колгасцэнтр БССР пастанавілі мобілізацыю на Беларусь 250 комсамольцаў. Мобілізацыя па ўсіх акругах пачынаецца зараз. Для мобілізацыйных уложніц акрузе будуть адчынены трохмесечныя курсы па вывучанню сельска-гаспадарчага рахункаў і колгаснага будаўніцтва.

Асноўнай і рашаючай задачай комсамольскіх і колгасных организацый з'яўляецца правядзенне расплюміннай работы сярод комсамольцаў і працоўнай моладзі БССР аб задачах неабходнасці правядзення гэтай кампаніі.

Асаблівая ўвага павінна быць уделена пытанню варбоўкі і адбору комсамольцаў, якія-б адпавядалі ўмовам, што прад'яўляюцца да мобілізуемых комсамольцаў: пісменнасць, політычная і агульная (бегла, чытаць, пісаць, ведаць чатыры дзесяткі арыфметыкі і дзесятковыя дробы), вытынанкасць, дзяцатковасць вытворчага і комсамольскага стажу. Треба памятаць, што сёньнешнія задачі патрабуюць мноных і класава-загартаваных працаўнікоў, якія павінны быць на толькі рахункаў, але і кіраўнікамі колгаснымі рухамі.

Комсамольская организацыя, АБ, райкомы і ячэйкі павінны зараз жа пачаць гэтую кампанію і разгарнуць яе так, каб да вызначанага тэрміну—10-15 мая мы змаглі-б адчыніць курсы, забясьпечыць 100 проц. выкананне разъвёрсткі, прыкаваць увагу ўсіх партыйных і профсаюзных грамадзянскіх ячэек і профсаюзной грамадзянскай павінныі.

Усе павінны дапамагчы яе пасльяховаму правядзенню. Е. Новік.

Колгас „Чырвоная Змена“ у барацьбе за пасльяховы сеў

Вёскі: Вязоўка і Пілішча, Клічаўская раённа (Бабруйшчына) организавалі колгас імя „Чырвоная Змена“.

Колгаснікі абагулілі сельска-гаспадарчы інвентар, рабочую жывёлу і насенне. Зараз упартыя рыхтуюцца, каб узброенымі выйсці на правядзенне бальшавіцкай вясенняй сіўбы. Праца колгаснікаў над замацаваннем існавання колгасу праходзіла ў аbstавінах абвостранай клясавай барацьбы. Кулачко рабіла ўсе спробы, каб сарваць працу колгасу, падбухторвала асобых беднякоў і сяроднякоў да разагульвання сродкаў вытворчасці і выходу з колгасу, але батрацка-бядніцкая, серадняцкая частка колгаснікаў, пад кіраўніцтвам мясцовай партыйнай і комсамольскай ячэйкі, дала рашучы адпор кулацкім спробам разбурніць колгас.

Колгаснікі ўжо распачалі паяўляючы работы, якія праходзяць з вялікім посьпехам і ўздымам энтузізму мас ініцыятывы, што з'яўляецца лепшай парурай поўнага выканання задач, якія стаяць перед колгасам у галіне вясенняй пасеўкампаниі.

С. Новік.

Ч. З. на соцперабудове вёсні

На адказнікім вучастку соціялістычнай будоўлі

(КАНЕЦ. ПАЧАТАН ГЛЯДЗІ ВА ЎЧАРАШНІМ №)

За суцэльнную колектывізацію і ліквідацію кулацтва як илясы

Ч. З. правяла шырокую растлумачальную работу політыкі партыі ліквідацыі кулацтва, як класы ў рэничнай суцэльнай колектывізацыі, як выніку апошніх, згуртаваніх колгасмалікі рабоча-батрацка-бядніцкі і серадняцкі масы моладзі на выкананні гэтых задач партыі. Вядучыя рашучую барацьбу з праўлівамі праваў опортунизму ў гэтых пытаннях, рашуча выправаўляючы памылкі, якія мелі месца ў асобых з'яўленнях комсамолу і ў асобых выпадках у гэтае (артыкул Гарына), адзначася непрымірима з'яўлялася з „левай“ фразай.

Ініцыятыву комсамолу—на організацыю працы ў колгасах

Ч. З. раз спэцияльныя артыкулы і дапісы ўзьнімаюць перад організацый пытаньне задач комсамольскай працы ўнутры колгасаў, організацыйнага і гаспадарчага іх універсальнага і падрыхтоўкі да вясенняй сіўбы, Уключыўшыся ў правядзенне пераклікі колгасных ячэек газета падавала волыт працы асобых ячэек і организацый, змагаючыся за найлепшую организацыю працы і правядзенне бальшавіцкай вясенняй сіўбы, разгортаўвавы соціялістычных форм працы ў колгасах соцспаборніцтва і ударніцкага руху.

Газета з ускладзенім на яе задачамі як ЦО ЦК ЛКСМБ у асноўным спрападлілася, змага здаваць аўтары-тэст сярод шырокіх калаў комсамольскай организацыі вёсні і працоўнай моладзі. Дастаткова паказаць на той факт, што 14 колгасаў назвалі сябе імем газеты „Чырвоная Змена“ не гаворачы аб tym, што тыраж газеты ў колгасах значыць ўзрос.

За рашучы паварот

Усё-ж мы павінны констатаваць, што газета яшчэ не прыйшла поўна-



На здымку: трактарыстыя колгасу „Бальшавік“ выяўляюць у поле на ворыва.

ТАВАРЫШЫ ПА БАРАЦЬБЕ ВІТАЮЩІ

БАЯВОМУ ОРГАНУ-- КОМСАМОЛЬСКАЕ ПРЫВІТАНЬНЕ

Комсамольскае прывітанье цэнтральному органу Ленінскага Коінітыва Беларусі—„Чырвоная Змена“ у дзень яе 9-гадовага юбілею—ад Менскай організацыі ЛКСМБ.

9 год—гэта змаганье за згуртаваныне сіл комсамолу на выкананне баявых задач ленінскай партыі, гэта змаганье за ідэю і клясавую чыстоту ЛКСМБ, штурм старога быту, дроба—буржуазнай мяшчанскае павуціні, балічак, якія стараюцца параліжаць баладольнасць ленінскага комсамолу.

Акруговая организацыя ўцёчнена што організацыя комсамолу навокал генэральнай лініі партыі, мобілізацыя яго на злабадзенінейшыя вучасткі соціялістычнага будаўніцтва гораду і вёсі, непрыміруча барацьба на два франты—направа і напева за чыстоту ленінскай лініі

Мен. АК ЛКСМБ

ШЛЯХ „ЧЫРВОНАЙ ЗМЕНЫ“—ШЛЯХ НЯСУПНЫЙ БАРАЦЬБЫ ЗА ЛІНІЮ НАШАЙ ПАРТЫІ

„Чырвоная Змена“ ад рэдакцыі „Савецкая Беларусь“

Баявому органу ЛКСМБ у дзень 9-й гадавіны існаванья ад колекцыву рэдакцыі і кантры „Савецкая Беларусь“ шчырае прывітанье.

9-цігадовы шлях „Чырвоная Змены“—шлях нясупнай барацьбы за генэральную лінію ленінскай партыі, на якім будзе парукаў далейшага съмелага разгортвання бальшавіцкай самакрытыкі і суровай сапрапаверкі, парукаў далейшых перамог на шляху пераможнай працы і барацьбы за соціялістычнага будаўніцтва.

З імпетам маладосьці, упэўненай у канчатковай перамозе спрэвы пролетарской, рэволюцыйнай, пад кіраўніцтвам нашай славнай бальшавіцкай партыі адзінным фронтом з ўсімі комуністычнай прэсай БССР, ідзі наперад, наш балавы таварыш „Чырвоная Змена“, змагаючыся з перашкодамі на шляху соціялістычнага будаўніцтва, будуючы наш новы съвет.

„Савецкая Беларусь“

Ріаемо редакцыю і юнкорів з девятиріччам. Бажаемо успіху подальшай боротьбі мобілізацыі магтруда моладі під прaporom ленінізму.

Редакцыя „Молады Робітнік“.

г. Сталінград.

На барацьбу за генэральную лінію партыі

У дзень девятиріччя „Чырвоная Змена“ братарскіе прывітанні. З комсамольским завяштвіем ведуть моладнякі Беларусі під керівніцтвом компартіі—на боротьбу за генэральную лінію компартіі,—за соціялізм.

ЦО Комсамола Украіны
„Комсомолец Украіны“

За остаточную перемогу!

Палко віаемо вас з девятирічним юбілеем. В маўтній неприміримай боротьбі за генэральную лінію партыі за віховання працюючай моладі в дзісно ленінскому бажаемо найблізшага успіху. Сьгодні, завтра—завжды демо змінювати единий фронт комуністичных газет пры клясавого ворога за остаточную перемогу.

Колектив редакцыі газеты
„Майбутнія Зміна“
Дніпропетровск.

Стойкі барацьбі на франтох соцбудаўніцтва

Гарачае прывітанье баявому органу комсамолу Беларусі—„Чырвоная Змена“. Наша пажаданыне газэце—быць яшчэ больш стойкім барацьбітом на ўсіх франтох соціялістычнага будаўніцтва.

Рэдакцыя «Бальшавіцкага Маладняка».

Смаленск.

Рупару беларускага комсамолу—шчырае прывітанье

Аднэц з старэйшын комсамольскіх газэтаў—рэдактуру беларускага комсамолу—у дзень юбілею шлем гарачае прывітанне ад ленінградскай рабочай моладзі.

Рэдакцыя газеты
„Смена“.

Чистка выпускнікоў ВНУ і тэхнікумаў

ЧЫСТКА — АДЗІН З МЭТАДАУ

Клясавага выхаваньня шырокіх мас комсамольцаў і працоўнай моладзі

Чистка комсамольцаў-выпускнікоў шмат якіх сярэдніх устаноў праходзіць бяз удзелу мас, яшчэ дагэтуль на прыцягнуты да ўдзелу вытворчыя ячэйкі ЛКСМБ

Нулакам і падкулачнікам на месца ў шэрагах ЛКСМБ і пролетарскага настаўніцтва

Выпускная ячэйка ЛКСМБ мазырскага Педвіхікуму складаецца з 29 чалавек. За час існавання ячэйкі ў яе работе меўся цэлі шэраг буйнейшых політычных праўрыву. Напрыклад, былі выпрацаваны бурсацкія правілы ўнутранога распрадлку, абы чым "Чырвоная Змейна" сваечасова пісала на сваіх сторонах. Ячэйка прымала вельмі слабы ўдзел у падрыхтоўцы да веснавай пасекамані, у колектывізацыі. Асобныя комсамольцы не ўразумелі політыкі партыі на вёсцы, выступілі супроты колектывізацыі (студент Верабей). Ячэйка на была застрэльшчыкам у соцспаборніцтве. Некаторыя комсамольцы вялі разлагачуючу работу сярод комсамольскай ячэйкі, былі факты бюроцратызму, дыктатарства і п'янін. Хаця навакол чисткі і была складзена грамадская думка, але на першых сходках удзел рабочай моладзі, колгаснікаў быў недастатковы.

Пасля справаўдачы бюро комсамольскай ячэйкі, правярком прыступіў да практичнай работы. Першым правяраў студэнт Кіслевіч Сымон, — селянін, заможны серадняк, бацька за шкодныя ўчынкі выключан з колгасу. Цяпер працуе настаўнікам, датэрмінова выпускнік. У час зімовых вакацый прымаў ўдзел у п'янінах, мяшчансках вячорках. Яшчэ калі вучыўся ў 7-гады — растратіў 47 рублёў каўзных грошай; грамадскую работу выконваў касіні.

На трэцім праверачным сходзе чистку праўшлі з чалавескі.

Неабходна датэрміновая чистка ўсей ячэйкі

Праверачная камісія па чистцы польпэдтехнікуму (Менск) вынесла пастанову аб неабходнасці датэрміновай чисткі ўсёй ячэйкі. Амаль усе комсамольцы Ш курсу тэхнікуму маюць спагнаны. Да чисткі комсамольцаў-выпускнікоў, як гэтая раней ужо адзначалася ў "Чырвонай Змейне", ячэйка падрыхтавалася вельмі дрэнна. На праверачных сходках чисткі нават не зачыталісь вывады, бо ніхто ня прысутнічаў ні з вытворчых ячэек комсамолу, ні з падшэфнай вайсковай часткай. Настаўніцтва на прымала аніякага ўдзелу ў чисткы. Паасобныя комсамольцы яшчэ не разумеюць важнасці самакрытыкі. Калі прарапанавалі паставіць пытаныне перад акругомам комсамолу аб датэрміновай чисткы ўсёй ячэйкі, некаторыя актыўныя комсамольцы, у тым ліку і РАМАНОЎСКІ (работнік рэдакцыі газеты "Орка") выступілі, гаворачы: НЯ ТРЭБА ЎДАРАЦЦА ў ПАНІКУ, У НАС ЯШЧЭ НЯ ТАК ДРЭННА, ЯК АБ ГЭтым ГАВОРЫЦЬ КАМІСІЯ". А калі прыгладзіцца сапраўды, дык у тэхнікуме маеца цэлі шэраг праўрыву. Некаторыя комсамолкі амішчаніліся і разлажыліся. Студэнты-комсамольцы на ведаюць асноўных пастаноў партыйных і савецкіх органаў аб работе на вёсцы. РАНЕЙ ТРЭБА, — ГАВОРАЦЬ ЯНЫ, — ЛІКВІДАВАЦЬ КУЛАЦТВА, ЯК КЛЯСУ, А ПОТОМ ПРАВЕСЬЩ КОЛЕКТЫВІЗАЦІЮ.

Па пастанове правяркому з комсамолу выключаныя двое, сярод іх КУЗЬМИЦКАЯ, абы якой ужо пісалася на старонках "Чырвонай Змейне" і ЮДКА — наядбайнія адносіны да комсамолу, за нехаданне выконваць комсамольскіх нагрузак, за то, што она ставіць свае асабістыя інтарэсы вышэй грамадзінам атрымала сур'овую вымову з папярэджаннем.

Факты з падрыхтоўкі да чисткі ў польпэдтехнікуме павінны післучыць вуракам, як нельга рыхтавацца да чисткі.

ПЕРШАМАЙСКІ.

Чистка бяз ўдзелу мас

15-га красавіка пачалася чистка выпускнікоў 3-га і 4-га курсаў Менскага Белпэдтехнікуму. Першое паседжанне правяркому наказала, што да чисткі комсамольцаў-выпускнікоў колектыў ЛКСМБ БПТ не падрыхтаваўся. Паседжанне правяркому пачалося са спазненнем больш чым на гадзіну. Присутнічала 178 чалавек, тады, як студэнтаў тэхнікуму налічваща больш 600. Комсамольцаў таксама было вельмі мала, асабліва была відочна малая прысутнасць беспартыйнага студэнцтва. Настаўнікі і тэхперсаналу пусім на было.

Актыўнасць комсамольцаў, а асабліва беспартыйных пры аглядзе работы ячэйкі ЛКСМБ гэтым курсаў была зусім дрэнная. Па справаўдачы сэкретара ячэйкі выступіла толькі 3 комсамольцы, з якіх дзве ў сучасны момант на вучачца ў тэхнікуме.

Інструкцыя аб чистцы комсамольскіх шэрагаў на агульнym студэнцкім сходзе не прарапоўвалася, абы чисткы толькі дали інформацыю. Насыценгазета, якая павінна была завастрыць і мобілізаваць грамадскую думку навакол чисткі, вышла толькі ў дзень чисткі.

ХАРЫТОНЧЫК і ШАГЭРНІК.



Сікера.

Дадатковыя ІЛЬГОТЫ КОЛГАСАМ ПАСТАНОВА ЦВК і САУНАРКОМУ СССР

1 У метах дапамогі колгасам у выкананьні ўсіх наўгародніх запрашанавацца да жыўнаму Банку Савеза ССР паскладна здрыць колгасам дадатковыя кредиты у суме 60 мільёнаў руб. для авансавання контрактавыя пасеву сланчавіку, кукурузы і збожжавых культур у колгасах.

2. Колгасам, якія выканалі плян засеву кукурузы і сланчавіку, забяспечыць аванс пад контрактавыя кожнага гектара, засевага звшы плюну, у падвойным разьмеры.

3. Зменшыць с-г падатак колгасам па кукурузе і сланчавіку, скарышыць у два разы нормы прыбытковасці колгасных пасеву кукурузы і сланчавіку супронавістоўлены для данага рабеўніку.

4. Зменшыць с-г падатак па колгасных фруктовых садох, вінаградніках, тутуну, махорцы, каноплях і ільну, скарышыць нормы іх прыбытковасці на 30 проц. супронавістоўленых для данага рабеўніку.

5. Выдаць колгасам у прадкладку пазыкі насеўніне кукурузы, сланчавіку і іншым.

Старшыня ЦВК ССР

КАНДЫДУС

Нам. Старшыня Савету РУДЗІ

Секретар ЦВК Савезу А. ЕНУС

Масква, 23 красавіка 1930

Інф. паведамленне

24 красавіка г. г. адбыўся пленум Вышэйшага Савету Фізкультуры Баларусі. Пленум за слухаў даклад адк. сэкретара ВСФК ССР т. Грыгор'ева аб выніках пленуму ўсесаючага Савету ф. к. Пленум таксама абраў прэзыдыму у ліку 19 асоб. У склад прэзыдыму абраны т. т. Рыжоў, Хацкевіч, Ягораў, Леў, Бурава, Шоломні, Нікіцін.

Ад АКК РСІ

У звязку з сканчэннем чисткі шэрагаў КП(б), менскай АКК у другі раз паведамляе, што ўсе сябры і кандыдаты КП(б), у свой час па тых ці іншых прычынах не прашоўшы чисткі, павінны не пазыні 1-У 30 годзе пададзі заявы ў АКК аб прычынах непраходжання імі чисткі. У выпадку непадачы заявы агатам у АКК, непрашоўшы чистку будуть лічыцца мэханічна выбышылі з шэрагаў КП(б).

Адначасова АКК прарапануе ўсім старшыням правяркомаў, якія яшчэ да гэтага часу па розных прычынах не закончылі наклікай марак

Старшыня менскай АКК К. ДАМБРОВІЦКІ

і пададзіть заявы ў АКК.

Усім сэкретарам ячэек КП(б) даждыцца абавязыцца на падходах, а таксама і пінды, ўсім партыйцам ёсці ў чисткі, але на марак на партлакуманті апошнія звязаліся за наўгашчыні і адпаведнаму старшыню веркому альбо у АКК не 5-У 30 г.

Старшыня менскай АКК К. ДАМБРОВІЦКІ

і пададзіть заявы ў АКК.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэнты, настаўнікі і ўзбядоўнікі.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэнты, настаўнікі і ўзбядоўнікі.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэнты, настаўнікі і ўзбядоўнікі.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэнты, настаўнікі і ўзбядоўнікі.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэнты, настаўнікі і ўзбядоўнікі.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэнты, настаўнікі і ўзбядоўнікі.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэнты, настаўнікі і ўзбядоўнікі.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэнты, настаўнікі і ўзбядоўнікі.

Уваход вольны.

Праўленне Дому

Пісьменнікаў

Адказны Рэдпітні

Рэдкол

Запрашаюца пісьменнікі, наукаўники, працаўнікі, рабочыя, студэн